



Рознаўзроўневыя заданні
Падагульненне
5 клас

Гладыш

Даў рады

Каля доміка пасвіцца чародка курэй бабкі Ганны. Іх ніхто не пасвіць. Хіба што кот Васька.

Раптам вялікі каршун схапіў белую чубатку, ірвануўся ўверх. У паветры разняў кіпцюры, курыца пляснулася на зямлю і разбілася. Каршун адцягнуў яе ў зараснік. Але тут перад ім узнік рыжы кот.

Васька палюе на мышэй і на птушак. Не цікавілі яго толькі куры. Прывык ён да іх. Ну а каршун – іншая справа.

Распачалася бойка. Каршун сіліўся падняць свайго ворага ў паветра, але кот быў для яго цяжкі. А Васька ўпарта дабіраўся да каршуновага гарляка.

Калі бабка Ганна прыбегла, Васька даў ужо рады драпежніку.

Заданні I, II узроўню

- 1. Васька палюе на мышэй і на птушак.** Падкрэсліце ў сказе адной рыскай словы, якія з'яўляюцца аднароднымі членамі сказа.
- 2. Калі бабка прыбегла, Васька ўжо перамог драпежніка.** Пазначце дзейнікі і выказнікі ў дадзеным сказе.
- Адзначце правільнае сцярджэнне:
 - а) Тэкст адносіцца да публіцыстычнага стылю
 - б) Тэкст адносіцца да мастацкага стылю
 - в) Тэкст адносіцца да гутарковага стылю
- Знайдзіце ў чацвёртым сказе слова з прыстаўным галосным. Падкрэсліце яго
- Знайдзіце ў тэксце слова з наступным лексічным значэннем: драпежная птушка сямейства ястрабіных з кручаватай дзюбай і доўгімі вострымі кіпцюрамі. Запішыце гэтыя слова

Заданні III, IV узроўню

- Знайдзіце ў тэксце і пазначце лічбай 1 сказ з аднароднымі членамі, падкрэсліце іх як члены сказа.
- Знайдзіце ў тэксце і пазначце лічбай 2 складаны сказ. Падкрэсліце ў ім граматычныя асновы.
- Укажыце стыль дадзенага тэксту
- Працягніце рады слоў на арфаграфічныя правілы прыкладамі з тэксту : пасвіцца, зараснік, узнік, ...
прывык, чародка, мышэй, ...
каршун, схапіў, зараснік, ...

гарляка, пляснулася, вялікі, ...

5. Знайдзіце ў тэксце сінонімы да слова коршак, паваліўся, сцерагчы.

Заданні V узроўню

1. Выпішыце з тэксту рады аднародных членаў сказа, зрабіце іх схему.

2. Складзіце сказ з дзейнікаў складаных сказаў.

3. Укажыце стыль і тып дадзенага тэксту. У гэтай сувязі прывядзіце прыклад знаёмага літаратурнага твора.

4. Працягніце рады слоў на арфаграфічныя правілы ўласнымі прыкладамі:

пасвіцца, зараснік, узнік, ...

прывык, чародка, мышэй, ...

каршун, схапіў, зараснік, ...

гарляка, пляснулася, вялікі, ...

5. Падбярыце сінонімы да наступных слоў:

каршун –

пляснулася –

пасвіць –